


№ 24.

Вільня, Субота 7 Жніўня 1926 г.

Год II.



Адрэс Рэдакцыі і Адміністрацыі:
Вільня, Полацкая вул. 4. — (Wilno, ulica Połocka 4).
Рэдакцыя адчынена штодня ад 9 да
6 гадзіны апрача сьвята.
Газэта выходзіць раз у тыдзень.
Падпіска на адзін месяц 1 зл., на 3
мес.—2 зл., на 6 мес.—4 зл., на год—8 зл.
Перамена адрэсу 30 гр.

Цана абвестак:
на 1 старонцы 30 грошаў, на 2 і 3 —
25 грошаў і на 4 — 20 грошаў за ра-
док дробнага друку ў вяднай палосцы.
Жадаючыя іншых абвестак павінны
зьвярнуцца да Адміністрацыі.

ОРГАН БЕЛАРУСКАГА СЯЛЯНСКАГА САЮЗУ

Будзьма дзейнымі!

Калі прыраўнаваць цяперашні стан беларускага съядомасці ў Заходній Беларусі із станам гэтага съядомасці ў 1920—21 годзе дык пабачым розніцу вялізарнаю. Заходнія Беларусь вельмі зьмянілася, яе проста цяперака цяжка пазнаць. 5 год назад усёды можна была знайсьці съядомых беларусоў, але былі расцяраны аздінкі, на пару групы, затое ня было съядомае масы беларускага. Цяпер гэтая маса ёсьць. У цяжкіх мухах яна нарадзілася. Калі раней на'т не навіна была знайсьці вёску бяз жаднага съядомага беларуса, дык цяпер такой вёскі з агнём у дзені не знайдзеш. У найцікавейшых і найзабітых кутках ёсьць принася значная частка або напалову съядомых беларусоў. У мясцовасцях, дзе з тых ці іншых прычынаў поля дзеля нацыянальнага ўсъведамлення было лепшае—съядомыя ўсе, або блізу што ўсе.

Наперадзе ў нацыянальным русе йдзе моладзь, але ёй старшыя не астаюцца: беларуская съядомасць ня мінае, але масава захоплюе і найстаршых старых. Як вера-імкненіне да леішага съветлага жыцця, імкненіне да шчасця і волі, беларускі рух да-ступны ўсім чиста. Я бачыў кананічных 70-ці годніх старых, каторым надта не хадзелася ўміраці; на съяротным ложку, перад самым кананінем яны прасілі Бога прадоўжыць іхнія жыццё, яны казалі: „Хоць-бы крышку пажыць, каб пабачыць перад съмерцей вольную Беларусь!”

Съведамыя Беларусы дзяйнейшыя (актыўнейшыя), съятлайшыя, ляпей разъбіраюцца ў жыццю палітычным, грамадzkim і культурным. Яны барджэй заводзяць новыя спосабы гаспадаркі. Можам съмела сказаць, што съядомыя Беларусы йдуць наперадзе ў жыццю. Наагул беларускі рух — гэта сіла, што творыць новае жыццё. А несъядомыя астаюцца ззаду ў жыццю, яны цёмныя ў духоўна мляўкі, часамі падумаеш: „жывуць гэтыя людзі, ці гніюць?”

Але ня ў роўнай меры з паўніннем съядомасці ў народнай гушчы беларускай, павялічаецца актыўнасць (дзейнасць) съядомых Беларусоў. У некаторых мясцох гэтая актыўнасць павялічылася значна, у большасці мала, а ёсьць мясцовасці, дзе праца беларуская съядомых Беларусоў роўна нолі. Паглядзец, ці шмат працуе на адраджэнскай ніве, прыкладам у Вільні? Бяспечнай лічбе працуючых шмат меншай за лічбу непрацуючых. А на сяле яшчэ гарэй. Тутака бяздзейнасць нашых сяброў і сябровак мае шмат размавітых прычынаў. Адныя не працаюць дзеля таго, што, хоць ўсъведаміліся, але працаўваць на ідэйнай ніве беларускай яшчэ не прызвычайліся. Бадай, што гэтых ёсьць найболей, Другія не працаюць, думаючы, што неяк абыдзеца бяз працы іхній; тыя, што ў Сойме, што выдаюць газэты і гэт. пад., даб'юцца

лёпшых правоў, а яны ўжо возьмуть потым. Гэта трутні ў нашым руху, што хочуць мёду бяз прады. Іншыя не працаюць із-за вялікай асьцярожнасці перад паліцыей, ураднікамі і іншымі палякамі ды нашымі вырадкамі. І хто яго пераліча, дзеля чаго шмат хто агіляеца ў ідэйнай працы дзеля адраджэння свайго народу. Гледзячы на ўсіх гэтых ідэйных лянуцькаў, залинеца ёй той, хто зь іншымі людзьмі працеваў-бы шчыра. А рэзультат ёй, што шмат ёсьпека людзёў, але працы мала.

А тымчасам толькі праца, толькі рух творыць жыццё; стаячая вада гніе. І новае жыццё беларускага створыць толькі праца, пры гэтым праца не аздінак, але ўсяго народу.

Дык да прады! Няхай ніхто ня гуляе. Працы поўна і яна размавітая, бяры якую любія. Працујма дзеля ўсъведамлення нашых яшчэ несъядомых братоў. Пашырайма беларускія газэты і книгі, асабліва сваю сялянскую газэту „Сялянскую Ніву”; нягодна, калі хто адкладае паслаці гроши на беларускую газэту, а тымчасам пушчае іх на вышішку. Даглядайма, каб за войта, у валаснай раду (а значыцца ў паветавы соймік) былі абрани толькі съядомыя Беларусы. Гуляйма беларускія ігрышчи ў спектаклі. Даюць, ці не даюць роднаю школу, але дамагаймася яе; як будзем дамагаціся, дык із часам дадуць. Арганізуймася, закладайма гурткі Беларускага Сялянскага Саюзу і Беларускага Інстытуту Гаспадаркі й Культуры. Пішем лісты ў беларускія газэты аб удачах у нашым жыцці і аб крыўдах. Хто можа, няхай піша стацьці. Наўчоная хай твораць беларускую навуку. Уся ніва гаспадарская (земляробская, гаспадарка, промысл, гандаль) ляжыць дзірванам; колькі-ж тут працы!

А хто раз возьмечца шчыра за працу, таму балей яе паказаваць на трэба, ён сам заўсёды яе знайдзе, або праца сама да яго прыйдзе.

Дык хто да чаго дуж, працуі, стаў (будуй); а першая ё апошняя праца, праца, якой усе чиста маюць займацца, ёсьць ўсъведамленне несъядомых братоў.

Пры працы ўсіх, беларускі рух павялічыцца не ўдвяя, не ўтрай, навет не ў 10, але 100 разоў.

Дык хто жадае ўдачы беларускаму руху, а шчасця свайму народу, хто жадае каб барджэй шчэз зьдзек над намі і няволя, няхай не агіляеца, але якга возьмечца за працу.

Будзьма дзейнымі, актыўнымі, будзьма дужымі!

Максім Прынскі.

Ніколі ня зьніштажай сваёй роднай газэты. Прачытаушы дай ёе суседу.

Дваякая інтэлігенцыя.

Сучасная сацыялётгія, як наука, што яшчэ на зусім злажылася, не змагла дагэтуль адка-заць на асноўныя пытаныні грамадзкага жыцьця, а паіменна: што запраўды трэба лічыць за галоўны мотар у развою грамадзкага жыцьця? Шукаючы адказу на гэтае пытаныне наў-чоная натварылі шмат усялякіх дактринаў адна з аднай спречных і, здаецца, яшчэ балей забытлі гэту справу.

Некаторыя біёлётгі разглядалі грамадзянства як свайго роду арганізм, падобны да арганізму асобых жывёлінаў і цвярдзілі, што жыцьцё ў грамадзкім кіруюць людзкія жарсыці (страсці). Іншыя ізноў даводзілі, што съветам кіруюць вялікія ідэі, стваронія ўзгадаваньнем і асьветай (Конт); трэція даводзілі, што гісторыю людзтва творыць ня што іншае, як празаічныя эканаміцкія адносіны чалавека да чалавека (Маркс). Гэта апошняя тэорыя сформулавана навыразней прыхільнікамі т. зв. гістарычнага матэр'ялізму, мае цяперака шмат абароннікаў, але канчальна пытаныня вышушпененага не развязаце.

Разглядаючы ў кароткіх словах асноўнае сацыяльнае пытаныне, у гэтых досьледах трэба ўгледзіць аздін мамант прысутны ў кожнай з успомнінных тэорыяў: усе паваротныя пункты гісторыі тварыліся пры чынным учасці найздальнейшых аздінак, што здабылі той ці іншай дарогай нейкую асьвету і мелі сваю незалежную думку. Іншымі словамі—жыцьцём народу кіруе ёе інтэлігентная кляса, якая на працягу гісторыі пад усялякімі формамі становілася элемэнтамі кіраўнічым, хоць залежнымі ад тых, яшчэ канчальна не раскрытых сацыялётгія дзейнікаў.

Кожны народ мае сваю інтэлігенцыю вельмі разнакалёрную па складу, лічбе, клясо-васці і вышыні інтэлекту. Чым балей народ мае інтэлігенцыі, тым большая яго сіла, дабрабыт і слава. Народ бяз інтэлігенцыі, гэта армія бяз штабу, якую кожны можа павяяці, куды каму спадабаецца, або нават зьністожыць.

Ці-ж дзеля гэтага ня варта заняцца пытанынем: колькі і якую інтэлігенцыю маем, мы, беларусы?

Адказаць на гэта ў рамках газэтнай стацьці—справа рызыкоўная, але таму, хто бліжэй прыглядаўся на наш адраджэнскі рух, гэтае пытаныне ня здаецца і вельмі цяжкім.

Адносна лічбы нашай інтэлігенцыі тут можна згадзіцца з брашурай К. Срокускага, што мы маем інтэлігенцыі ўсяго 2 працэнты. Трудна дзе найсці меней, але пацешымся тым, што гэтыя 2 працэнты ўжо патрапілі разрушыць хоць часткава вялікі народ.

Які-ж склад нашае інтэлігенцыі?

Іншыя народы могуць сабе паволіць на роскаш, мець інтэлігенцыю непрацоўную! У нас гэтага няма. (Маем затое прымусова непрацоўную г. зн. безработных вучыцялёў і іншых, якія напрасна выціраюць парогі воль-

скіх установаў, каб дабіцца нейкай працы). Мы сваю інтэлігентную съмела можам разьдзяліць на 2 важнейшыя катэгорыі. Першая з іх будзе інтэлігентна сялянская, другая мяшчанская.

Першая — гэта сыны вёскі беларускай. Спакаць іх можна як у ёсць, так і ў месце. Большая частка іх высокай эдукацыяй і ўропейскім воблікам пераважна ня грэшыць. Пазнаць іх лёгка і па вопратцы, якія паказуе на вялікую сувязь яе нашэльніка з саламянай страхой. Але не адна толькі вопратка і вясковыя манеры звязаюць іх з вёскай і народам нашым. Звязаны яны моцна душой з сваімі бацькамі-мужыкамі, вёскай, мовай і цэлым народам. І ня глядзячы на іх часта праблематичную інтэлігентнасць, трэба съцвердзіць, што гэты людзі, запрауды невялічкія, звязаюцца прадстаўнікамі і нашэльнікамі вялікай народнай як духовай, так і фізычнай сілы і жывучасці. Паходжанье, шчыры дэмакратызм, любоў да сваіх зямлі, народу і мовы з боку гэтай інтэлігенты, дае нам поўную гарантую спадзявацца ад яе вялікіх дзялоў і ахвяраў на аўтар бацькаўшчыны.

Як-жо выглядае нашая інтэлігентна мяшчанская?

Называе «мяшчанская», бо ў сваёй большасці жыла і жыве ў месце і навучылася беларускай мовы найчасцей ад інтэлігенты вясковай. Найхарактэрнейшай азнакай гэтай групы ёсць, калі так можна сказаць, іх нацыянальная часоваясьць, або проста сезонная беларускасць. Людзі гэта, пераважна выкінутыя гістарычнымі падзеямі за борт сучаснага жыцця, лічылі неабходным выкарыстаць беларускі рух для сваіх асабістых мэтаў. А дзеля таго, што гэта былі адзінкі часта з вышэйшай эдукацыяй і жыццёвой практикай — пры нястачы сялянскай інтэлігенты яны борзда запоўнілі беларускія ўстановы, а не адзін з іх рабіў і робіць высілкі навет на прадстаўніка нашага народу.

Навучыўшыся «в три мига» беларускай мовы, яны навет пачуліся поўнымі гаспадарамі на мейсцы працы і на сваіх супрацоўнікоў з вёскі началі глядзець вокаў мяшчаніна на мужыка. Мала таго, яны стараюцца ўсюды правясыці «сваіх людзей» коштам іх маючых кваліфікацыяў інтэлігентаў сялянскіх.

Даючы такое асьвятленне нашай беларускай інтэлігенты ня можна не зацеміць (зазначыць), што сярод беларускага інтэлігентнага мяшчанства ёсць вельмі шчаслівия выняткі. І сярод іх спатыкаюцца вельмі шчырыя патрыоты і дзеячы, але, на жаль, гэты адзінкі лічаныя на пальцы.

Ці так мае быць заўсёды?

Тут навуковыя разважаныне не патрэбныя.

Адказ напрашаецца сам сабой: наколькі сялянская інтэлігентна мае перад сабой будучыню, натолькі «мяшчанская», калі не заходзіцца запрауды ідэяй свайго народу, засуджана пайсці туды скуль узялося. Станеца гэта тады, калі прыйдзе новая змена інтэлігентаў з пад саламянай страхі, якія съмлелі павядзеніем наш народ па простай дарозе да ўжыццёўлення вялікіх нацыянальных і запрауды дэмакратичных ідэалаў.

R. Стасіч.

МЭМОРЫЯЛ

Беларускага Інстытуту Гаспадаркі і Культуры ў справе гаспадарскіх патрэбаў беларускага сяла, які на днях падаецца Прэзесу Рады Міністраў. Міністру Скарбу, Міністру Земляробства і Гаспадарсьцівнае Маємасці і Міністру Земельных Рэформаў.

Дагэтульшні нягодны стан гаспадаркі беларускага сяла ў Польшчы вымагае ад Ураду адпаведнае палітыкі, каторая павінна прыняці пад увагу наступныя пастуляты:

A) Падаткі і платы.

I. Цяперашняя сістэма падаткавая і вышыня гаспадарсьцівных і самаўрадовых цяжараў ёсць у вялікім разыходжанью з істнующымі ў працягу вакоў на т. зв. Крэах Усходніх праўнімі звычаямі ў гэтай галіне ды з маємаснымі стацам беларускага сялянства. Перад вайною гаспадарсьцівныя і камунальныя падаткі бралі 1—2

разы ў год у пару найвыгаднейшую земляробам, а цяперак мае звязаць бязупынных пазваў і платных загадаў, каторыя разам з наказамі аб кары за адклад могуць стварыць цэлы стог літаратуры, да якое консерватыўна псыхіка беларускага селяніна ня можа прызвычацца, і яны выклікаюць у яго няпрыемныя пачуцьці, ад'емна ўплываючы на поступ у гаспадарцы і шкодныя Гаспадарству.

З гэдзіншчы інтарэсаў беларускага сяла (вёскі), радзім у галінах гаспадарсьцівных і самаўрадовых падаткаў гэткія змены:

1. Вялічыня зямельных падаткаў (і маємаснага) павінны апрацца, апрач прастроу, на фактычнай продуктынасці зямлі і платнае здольнасці сялянаў, пры гэтым вышыня падатку павінна блізіцца да перадваенных нормаў, а ў некаторых прыпадках навет быць ніжшай.

2. Да прызначання Урадам адпаведных пазыкаў на адбудову зынштожаных вайною гаспадарак, а дагэтуль неадбудаваных, звольніц гэтыя гаспадаркі ад зямельнага, маємаснага і інш. падаткаў.

3. Завядзенне далёкайдучых апчаднасців у самаўрадовых выдатках, каб радыкальна зменшыці самаўрадовы падаткі, накладаныя на сялянства і мяшчанства.

4. Радыкальнае зменшанне (або скасаванне) тарговага (платы ад сялянаў за ўступ ці ўезд на торг або кірмаш у мястэчка) устанаўлінага магістратамі або власнымі войтамі (Урады гэтая да гэтуль ня выбіраюцца).

5. Скасаванне падаткаў ад свойскага жывёлы (наўперад ад жывёлы рагатае), бо гэтыя падаткі абмежаўць развой гадоўлі і перашкаджаўць поступу культуры земляробскае.

6. Збор падаткаў павінен быць 1—2 разы ў год у пару найвыгаднейшую земляробам, пры гэтым платныя загады маюць прысыланца за 2—3 месяцы да часу плачэння.

7. Зваленне ад падаткаў або прызначанне вялікіх падаткаў сялянам, што мелі стыхійныя беды або непшасціўныя прыпадкі.

B) Палітыка земляробская.

II. По малы ў прастранстве зямельны варстат, на якім беларускі селянін вядзе сваю гаспадарку, павінен даць найвялікшую продуктынасць. Дзеля гэтага ўрадовыя органы мусіць стварыць найвыгаднейшыя варункі, зрабіць магчымым развой земляробства ў кірунку павялічэння і паліпшэння гадоўлі жывёлы.

Да пастулятаў у гэтай галіне падлежаць:

8. Палітыка цэнаў на земляробскія прадукты, як расылнныя так і жывёльныя павінна кіравацца да падымку стану земляробства, да павялічэння куплявое сілы беларускага сялянства.

9. Мытная палітыка ў межах прамысловых вырабаў, канечна патрэбных дробнаму земляробству, павінна паৰвача і звыш меры вялікім пратэкцыяналізмам і зрабіць магчымай куплю сялянам танных земляробскіх прыладаў.

10. Вёскі, што ня маюць свайго пасыбішча а ляжачь бізіка гаспадарсьцівных лясоў, павінны карыстацца з пасыбішча ў геных лясох на варунках найвыгаднейшых сялянам, пры гэтым нормы платы ад штуки ня могуць перавышаць нормаў перадваенных, наадварот у шмат якіх прыпадках павінны быць навет ніжшыя.

11. Вёскі, каторыя ня маюць свайго пасыбішча (або маюць недаволі), а карысталіся перад вайною з пасыбішча ў лясох прыватных, павінны карыстацца з гэтага пасыбішча і цяперак на варунках не перавышаючы нормы перадваеннае, абавязуючай звычаем. Справа гэтая павінна быць азначана законамі, і мець на ўвесь абарону інтарэсаў дробнага сялянства ад вызыску з боку некаторых паноў, зацьвярджаючы максімальныя цэнны за карыстанне з пасыбішча.

12. Даваныне Земляробскім Банкам (Bank Rolny) і Банкам Краёва Гаспадаркі (Bank Gospodarstwa Krajowego) даўгарочных (даўгатэрміновых) пазыкаў сялянам на куплю інвентара, зямельнаю мэліерацыю, адбудову гаспадарак, і кароткарочных (6—9 месячных) на куплю штучных гнаёў. Пазыкі гэтая могуць быць даваныя пасярэдніцтвам Беларускага Інстытуту Гаспадаркі і Культуры.

13. Каб моладзь беларуская запрауды магла карыстацца із земляробскіх школаў, што на беларускіх землях, вучэнне ў гэтых школах павінна быць у мове беларускай.

C) Зямельная рэформа.

III. Палітычныя і гаспадарскія змены, выкліканы эўропейскай вайной не асталіся бяз уплыву на хвармаванье гаспадарскіх і палітычных адносін на беларускіх землях. Адным із праяву гэтых уплыву ёсць, што насяленне беларуское вёскі пазбаўлена магчымасці заўсёднае эміграцыі ў месцы, а дзеля гэтага балюча адчувае перагушчэнне сяла ў адносінах да належачых яму прастораў зямлі. Дзеля гэтага канечна трэба павялічыць земляробскія гаспадаркі або тварыць новыя гаспадаркі для мясцовага насялення. У сувязі з гэтым неабходна:

14. Правесці зямельную рэформу, прызначы зямлю мясцовым малаземельным і безземельным сялянам і даць ім магчымасць фактычна загаспадарыцца.

15. Каб зрабіць магчымы поступ у земляробскай культуре, пры парцеляцыі двароў прызначаць 1—2 гектары зямлі мясцовым Гуртком Беларускага Інстытуту Гаспадаркі і Культуры з з мэтаю наладжання тамака дазнавальных станцыёў дзеля разводу расылнаў, карысных у земляробстве.

16. Пры камасацыі грунтаў павінны быць брадзены пад увагу патрэбы малаземельных гаспадарак, пры гэтым адпаведныя ўлады бязумоўна мусіць тарнавацца да волі констытуцыйнай большасці сялянства; так сама малаземельная гаспадаркі павінны дастаць адпаведнае колкасць зямлі, даючу магчымасць вёсці самастойна гаспадарку.

17. Пры ліквідацыі сэрвітутаў у жадным прыпадку ня можа стацца зъменшанне сялянскіх правоў, сялян павінны дастаць адполькавай вартасты часць зямлі, адпавядаючу правам і гаспадарскім патрэбам вёскі.

Наступны № „Сялянскай Нівы“ выйдзе ў сярэду 18-га жніўня.

З УСЯЕ БЕЛАРУСІ.

Із Заходняе Беларусі.

Палітычны замах на беларускага дзеяча ў Горадне.

Наказуюць, што ў ночы з 31 ліпня на 1-га жніўня калі 1-ай гадзіны на вуліцы Наполеона ў Горадне таемным спосабам быў ранены Міхал Гурын, ведамы соцыялістычны дзеяч беларускі. Замах зроблены ля дому, у якім жыве Гурын. Злачынец стрэліць у яго 8 разоў, 2 кулі лучылі ў Гурына, адна ў лапатку, другая ў нагу. Ранены астачаю сілы дацягнуўся да гатэлю Гандлёвага, дзе праездам пераз Горадзен задзэржаны беларускі пасол Рагуля, з каторым Гурын, безпасярэдня перад замахам на яго, даўжайши час гутарыў і ад якога толькі што варочаўся.

Гурына па дохтарскім аглядзе ў цяжкім стаце перавезлы ў шпітал. У чацвер стан ягонага здароўя быў небяспечны. Наагул думаюць, на аснове пагалосак, што злачынны замах зроблены на грунце палітычным. (Slowo").

Лісты.

3 падарожжа.

(Карэліцкая воласць).

Я жыву на ёсць. У канцы мая сёл. году мне трэба было пабываць ў Наваградку, але як ў той час была вялікая гарачыня, то я пашкадаваў мучыць скацину і пастаравіў ісці пехатой.

Перакінуў цераз плечы кій, павесіў на яго торбу з хлебам і гайда ў дарогу. Я, прызнацца, вельмі люблю падарожжа. Ідзеш, і бачыш сабе, як людзі будуюцца посьле вайны, бачыш, што дзе перамянялася і ўсякія гэтак навіны пазнаеш. Вось і гэты раз іду гасцінцам; аж гэтак незаметна прайшоў я ня мала, аж да мяст. Карэлічы. Калі тут я паглядаў на сенажаці, то аж задзвіўся. Сярод вялізарных лугу ў широкую срэбраную йстужкай, ад хвальв. Людківко, аж да вёскі Леска, блішчэла вада. Я астанавіўся зъдаўлены. Скуль узялося гэтулькі вады, сваім размерамі напамінаючы вялікую рэчку? Стая і разгадую загадку, аж бачу чэша па дарозе сівенкі, але добры дзедка, і, падходзячы да мяне пытаетца: "Чаго, чалавечка, прыглядаесь?" — "Дык, скуль-жа, дзеду, пытаюся, — гэтая вада цяпер? Тут-же яе ніколі ня было". Дзед, дагадаўшыся, што я ня тутэйши, адказаў: "Э, браце, ты, бачу, ня знаеш важных рэчаў, дык я расскажу. Гэта на нашай мужыцкай мове называецца не вада а бяда; на панскай-же мове называецца "рыбнё ставы".

Я акінуў вамі гэтую бяду", а дзед расказаў іх гісторию і ту ю шкоду, якую людзі ад яе церпяць.

Гэтая ставы — начаў дзед — началі будавацца ў 1923 г. Карэліцкім дваром і вельмі съпешна, бо ня было дазволу адміністрацыі, а тр

ваў за нізкі і набудаваны з непадхадзячага грунту, 3) усюды даюць цеч, 4) ставы на маюць водаступу, належнае ад сялянскіх лугоў, а пабудаваны при граніцы, 5) вада з вазёра ідзе не адумыславым каналам (якога нават няма ў празкце), а гранічным ровам. Далей сказана, што калі-б вады былі прарваны вадой, то акружуючым сялянскім грунтам былі-б зроблены шкоды, якіх ня ў сілах быў-бы заплаціць двор Карэлічы. Посьле агляду камісіі, Навагр. стараста з адміністратора двара Карэлічы ўзяў падпіску, што ён ня будзе цушчаць у вазёрах вады, пакуль іх не ўпараць. Гэта было ў 1925 г.

Калі настала вясна 1926 г., то ўпраўляючы йэноў напоўніў ставы вадой і йэноў бяз перастанку лъледца вада. Калі нашы паўнамочнікі напамінаюць упраўляючаму на яго нарушэнне абавязкаў ім падпісаных, то ён начынае палохаць якімсь удаваньнем на іх. Усе скаргі сёлета ў староства, канчаюцца талькі абяцанкамі, што будуць просьбы споўнены, што йэноў прышлюць камісію для агляду. Гэтая камісія гучаць над намі якімсь съмехам. Стараста ведае, што шкода ёсць, ён яе съцвердзіў, але нашы скаргі стараецца зацерці.

Да нас на аглядзіны прыняжджаў наш пасол Рагуля і обяцаў гэтую справу падніць у Сойме, каб паказаць, як Наваградская адміністрацыя байкатуе справядлівасць, бо за 2 гады староства ня прыняло станоўкіх кроакаў дзеля абарони сялян ад зьдзеку панекага".

— «Вось, браток, якая наших папоў і ўладаў справядлівасць! — закончыў дзед дакуруючы люльку.

Падарожны.

3 Баранавіцкага павету.

Ня гледзючы на заўсёдную перашкоду з боку польскіх шовіністых і крывадушнаю агітацыю пэ-эсаў, культурны рух сярод моладзі нашага павету расце, як так сама пашыраецца зразуменія свайго роднага і сярод старых. Гэтак праз мяйсцовою моладзь было наладжана рад беларускіх спектакляў у акаличных мястэчках, пры вялікім зацікавленні жыхарства. Спектаклі гэтакія адбыліся 6 чэрвеня у Новай-Мышы, 11 ліпня ў Ставіцах і 18 ліпня ў Мядзьведзіцах. Апошняму мядзьведзіцкаму спектаклю і варты пасьвяціць найболей увагі, хоць бы дзеля таго, што зроблена гэта было як раз у мейсцы найбольшых уплыў П.П.С., якім дагэтуль былі Мядзьведзічы. Галоўным арганізатарам быў кс. Татарыновіч, каторы палажыў найболей ахвярнай працы і прыгатаваў грунт для зерня роднай справы; а згуляў на сцене „Птушку шчасціца" Аляхновіча гурток Новамыскай моладзі пад рэжысэрствам гр. Цялоўскага. Ужо з самага ранняня, як мядзьведзічане так і прышли з ваколічных вёсак былі з'электрызаваны, нецярпіва чакаючы вечара; на вуліцах у нацыянальнай вопратцы хадзіў дудар, граючы на жалейцы і носячы над галавой праграму вечара, абступлены вялізарнай таўпой цікавых. За некулькі гадзіна да падніцца заслоны — залы, умешчаючая да 400 асобаў, была бітком набіта і для многіх, што спазыніліся не хапіла білетаў. Прадстаўленне, пацярпіданае прамоваі грам. Цялоўскага, аб гісторычным развою беларускай мовы і мастацтва, началося ў 8-ай гадз. веч. Каб апісаць тое ўражанье якое зрабіла беларуское прадстаўленне на прысутных, ня хопіць слоў, бо такі хоць і пачынаючымі сіламі, але было зглубана вельмі памастацку. Найболей съмашчы ўсіх гр. Кныш у ралі жыдка. Па прадстаўленні былі дэкламаці і пляніне, каторыя споўніў новамыскі хор пры памозе мяйсцовых мядзьведзіцкіх сілай. Апошні раз апусцілася заслонка па захопляючай прамове кс. Татарыновіча, каторы ў гарачых словамах дзякаўваў ўсім за прыбыцце і заахвачаў далей весьці культурную працу на роднай піве, і па прапяянню беларускага гімну, вечар закончыўся скокамі, пакідаючы ў кожным беларускім сэрцы ўражанье нечага вялікага, роднага, зразумелага.

На паследку гэтага дня беларускага съвята ў Мядзьведзіцах, быў зроблены супольны фотографічны зънімак.

15-га жніўня мае адбыцца ў Мядзьведзіцах другі спектакль ладжаны ўжо самымі мядзьведзічанамі; маюць гуляць „Пашыліся ў дурні".

Вялікая шкода, што ад нас выбывае такая культурная сіла, як кс. Татарыновіч, якога, каб ня будзіў наш народ да жыцця, польскі шавіністый высылаюць у спэцыяльную для беларусоў-ксяндзой ссылку ў глушы Бельскага павету.

Але што-ж, застаюцца ягоныя заступнікі!

Баранавіцкі.

3 Радавай Беларусі.

Рэпертуар наступнага сезона беларускага дзяржаўнага тэатру у Менску.

Дыректар Дыла аб'явіў аб рэпертуары наступнага тэатральнага сезона. Рэпертуар запраектаваны такім чынам, каб здаволіць забодва тэатры, у звязку з тым, што кожны з іх будзе працаўца на вялікай сцене (у сучасным будынку) і малой сцене (у дадатковым памешканьні) па 3 разы на тыдзень.

Для вялікай сцэны вызначаюцца наступныя п'есы: гісторычна драма Е. Рамановіча »Вір», пастаноўка А. Міровіча, п'еса маладога драматурга В. Шапалевіча «Змрок», якая малюе жыццё глухой Магілёўскай вёскі з яе старымі і новымі людзьмі, гісторычная камедыя В. Шекспіра «З Уіндзор», пастаноўка М. Панава, апрача таго, на вялікай сцене з наступнага сезона пойдуть дэльвінскія п'есы Гауптмана — «Ольга» (Тайна Сандамірскага замку) і «Зялёны Какаду» А. Шпітлера. На гэтай-же сцене пойдуть бытавыя сатыры «Залёты» Дуніна-Марцікевіча, яго-ж — «Пінская шляхта» (апошняя ў новай пастаноўцы).

З наступнага сезона значнае месца ў рэпертуары тэатру займуць музыкальныя драмы, сярод якіх трэба адзначыць зусім нова пераробленую п'есу «На Купальле» М. Чарота, якая разгорнута ў 4 актную п'есу; музыку да яе піша М. Аладаў, апрача гэтага пойдуть яшчэ «Русалкі» Даргамыскага, адна новая рэволюцыйная музыкальная драма і, калі хоціць часу, «Ігорь» Барадзіна.

Маскоўскі тэкст на кінематографічных істужках дагэтуль не заменены тэкстам беларускім.

За шэсць год не маглі зрабіць гэта лёгкае, праста дэяцінае работы. Вось як шыра праводзіцца беларусізацыя.

Нягодная служба.

Ужо значны час, як п. Паўлюкевіч, праз сваю газету, раней «Грам. Голос», а цяперака «Беларускае Слова» ўсімі сіламі стараецца ўгадзіць польскай уладзе. «Работа» Паўлюкевічава нягодная, бо за Юдавы чырвонцы ён прадае беларускі народ. Работа ягоная мізерная і нават з кожнага боку нічагу не значыць. Мы дагэтуль білу що не спрачаліся з п. Паўлюкевічам і ня думаем гэтага рабіць у будучыні. Рабілі гэтак дзеля таго, што не хацелі біцца ў адчыненых дзвіверы, даводзіць тое, што ўсім, і асабліва самому Паўлюкевічу, добра ведама. Было-б яшчэ паўяды, што Паўлюкевіч ставіць вельмі малыя дамаганьні ад польскага ўраду; такой яшчэ бяды, што ўся ягоная «работа» робіцца за польскія грошы, але зусім і канчальна нягодна, што ўся гэтая работа не залежыць ад вышыненія палякамі іхніх, хоць бы найменшых, абыцанак.

Няхай палякі нічагу не значыць із сваіх обыцанак, п. Паўлюкевіч усёраўна, таксама «шыра» будзе ім служыць. Будзе служыць за грошы самому сабе. Ведаюць гэтага палякі, як ведае і сам Паўлюкевіч, даведаліся і пазналі гэтага ўсё і беларусы. Дык аб чым тут спрачанца, і што тутака даводзіць? Паўлюкевіч будзе «заўзяты» служыць польскай уладзе датуль, пакуль будзе ім служыць. Будзе служыць за грошы самому сабе. Ведаюць гэтага палякі, як ведае і сам Паўлюкевіч, даведаліся і пазналі гэтага ўсё і беларусы. Дык аб чым тут спрачанца, і што тутака даводзіць? Паўлюкевіч будзе «заўзяты» служыць польскай уладзе датуль, пакуль будзе ім служыць. Будзе служыць за грошы самому сабе. Ведаюць гэтага палякі, як ведае і сам Паўлюкевіч, даведаліся і пазналі гэтага ўсё і беларусы. Дык аб чым тут спрачанца, і што тутака даводзіць? Паўлюкевіч будзе «заўзяты» служыць польскай уладзе датуль, пакуль будзе ім служыць. Будзе служыць за грошы самому сабе. Ведаюць гэтага палякі, як ведае і сам Паўлюкевіч, даведаліся і пазналі гэтага ўсё і беларусы. Дык аб чым тут спрачанца, і што тутака даводзіць? Паўлюкевіч будзе «заўзяты» служыць польскай уладзе датуль, пакуль будзе ім служыць. Будзе служыць за грошы самому сабе. Ведаюць гэтага палякі, як ведае і сам Паўлюкевіч, даведаліся і пазналі гэтага ўсё і беларусы. Дык аб чым тут спрачанца, і што тутака даводзіць? Паўлюкевіч будзе «заўзяты» служыць польскай уладзе датуль, пакуль будзе ім служыць. Будзе служыць за грошы самому сабе. Ведаюць гэтага палякі, як ведае і сам Паўлюкевіч, даведаліся і пазналі гэтага ўсё і беларусы. Дык аб чым тут спрачанца, і што тутака даводзіць? Паўлюкевіч будзе «заўзяты» служыць польскай уладзе датуль, пакуль будзе ім служыць. Будзе служыць за грошы самому сабе. Ведаюць гэтага палякі, як ведае і сам Паўлюкевіч, даведаліся і пазналі гэтага ўсё і беларусы. Дык аб чым тут спрачанца, і што тутака даводзіць? Паўлюкевіч будзе «заўзяты» служыць польскай уладзе датуль, пакуль будзе ім служыць. Будзе служыць за грошы самому сабе. Ведаюць гэтага палякі, як ведае і сам Паўлюкевіч, даведаліся і пазналі гэтага ўсё і беларусы. Дык аб чым тут спрачанца, і што тутака даводзіць? Паўлюкевіч будзе «заўзяты» служыць польскай уладзе датуль, пакуль будзе ім служыць. Будзе служыць за грошы самому сабе. Ведаюць гэтага палякі, як ведае і сам Паўлюкевіч, даведаліся і пазналі гэтага ўсё і беларусы. Дык аб чым тут спрачанца, і што тутака даводзіць? Паўлюкевіч будзе «заўзяты» служыць польскай уладзе датуль, пакуль будзе ім служыць. Будзе служыць за грошы самому сабе. Ведаюць гэтага палякі, як ведае і сам Паўлюкевіч, даведаліся і пазналі гэтага ўсё і беларусы. Дык аб чым тут спрачанца, і што тутака даводзіць? Паўлюкевіч будзе «заўзяты» служыць польскай уладзе датуль, пакуль будзе ім служыць. Будзе служыць за грошы самому сабе. Ведаюць гэтага палякі, як ведае і сам Паўлюкевіч, даведаліся і пазналі гэтага ўсё і беларусы. Дык аб чым тут спрачанца, і што тутака даводзіць? Паўлюкевіч будзе «заўзяты» служыць польскай уладзе датуль, пакуль будзе ім служыць. Будзе служыць за грошы самому сабе. Ведаюць гэтага палякі, як ведае і сам Паўлюкевіч, даведаліся і пазналі гэтага ўсё і беларусы. Дык аб чым тут спрачанца, і што тутака даводзіць? Паўлюкевіч будзе «заўзяты» служыць польскай уладзе датуль, пакуль будзе ім служыць. Будзе служыць за грошы самому сабе. Ведаюць гэтага палякі, як ведае і сам Паўлюкевіч, даведаліся і пазналі гэтага ўсё і беларусы. Дык аб чым тут спрачанца, і што тутака даводзіць? Паўлюкевіч будзе «заўзяты» служыць польскай уладзе датуль, пакуль будзе ім служыць. Будзе служыць за грошы самому сабе. Ведаюць гэтага палякі, як ведае і сам Паўлюкевіч, даведаліся і пазналі гэтага ўсё і беларусы. Дык аб чым тут спрачанца, і што тутака даводзіць? Паўлюкевіч будзе «заўзяты» служыць польскай уладзе датуль, пакуль будзе ім служыць. Будзе служыць за грошы самому сабе. Ведаюць гэтага палякі, як ведае і сам Паўлюкевіч, даведаліся і пазналі гэтага ўсё і беларусы. Дык аб чым тут спрачанца, і што тутака даводзіць? Паўлюкевіч будзе «заўзяты» служыць польскай уладзе датуль, пакуль будзе ім служыць. Будзе служыць за грошы самому сабе. Ведаюць гэтага палякі, як ведае і сам Паўлюкевіч, даведаліся і пазналі гэтага ўсё і беларусы. Дык аб чым тут спрачанца, і што тутака даводзіць? Паўлюкевіч будзе «заўзяты» служыць польскай уладзе датуль, пакуль будзе ім служыць. Будзе служыць за грошы самому сабе. Ведаюць гэтага палякі, як ведае і сам Паўлюкевіч, даведаліся і пазналі гэтага ўсё і беларусы. Дык аб чым тут спрачанца, і што тутака даводзіць? Паўлюкевіч будзе «заўзяты» служыць польскай уладзе датуль, пакуль будзе ім служыць. Будзе служыць за грошы самому сабе. Ведаюць гэтага палякі, як ведае і сам Паўлюкевіч, даведаліся і пазналі гэтага ўсё і беларусы. Дык аб чым тут спрачанца, і што тутака даводзіць? Паўлюкевіч будзе «заўзяты» служыць польскай уладзе датуль, пакуль будзе ім служыць. Будзе служыць за грошы самому сабе. Ведаюць гэтага палякі, як ведае і сам Паўлюкевіч, даведаліся і пазналі гэтага ўсё і беларусы. Дык аб чым тут спрачанца, і што тутака даводзіць? Паўлюкевіч будзе «заўзяты» служыць польскай уладзе датуль, пакуль будзе ім служыць. Будзе служыць за грошы самому сабе. Ведаюць гэтага палякі, як ведае і сам Паўлюкевіч, даведаліся і пазналі гэтага ўсё і беларусы. Дык аб чым тут спрачанца, і што тутака даводзіць? Паўлюкевіч будзе «заўзяты» служыць польскай уладзе датуль, пакуль будзе ім служыць. Будзе служыць за грошы самому сабе. Ведаюць гэтага палякі, як ведае і сам Паўлюкевіч, даведаліся і пазналі гэтага ўсё і беларусы. Дык аб чым тут спрачанца, і што тутака даводзіць? Паўлюкевіч будзе «заўзяты» служыць польскай уладзе датуль, пакуль будзе ім служыць. Будзе служыць за грошы самому сабе. Ведаюць гэтага палякі, як ведае і сам Паўлюкевіч, даведаліся і пазналі гэтага ўсё і беларусы. Дык аб чым тут спрачанца, і што тутака даводзіць? Паўлюкевіч будзе «заўзяты» служыць польскай уладзе датуль, пакуль будзе ім служыць. Будзе служыць за грошы самому сабе. Ведаюць гэтага палякі, як ведае і сам Паўлюкевіч, даведаліся і пазналі гэтага ўсё і беларусы. Дык аб чым тут спрачанца, і што тутака даводзіць? Паўлюкевіч будзе «заўзяты» служыць польскай уладзе датуль, пакуль будзе ім служыць. Будзе служыць за грошы самому сабе. Ведаюць гэтага палякі, як ведае і сам Паўлюкевіч, даведаліся і пазналі гэтага ўсё і беларусы. Дык аб чым тут спрачанца, і што тутака даводзіць? Па

НАВІНЫ.

— Выйшаў з друку і прадаецца брашурой п. н. „Статут Т-ва Беларускі Інстытут Гаспадаркі і Культуры“. Высылаецца на жаданьне па атрыманьні 25 гр. (можна паштовымі маркамі). Адрэс: Вільня, Завальная 7—8. Віленскі Адздел Т-ва Беларускі Інстытут Гаспадаркі і Культуры.

— Праект новай беларускай гімназіі. Таварыства Беларускай Школы начало акцыю ў кірунку адчынення беларускай гімназіі ў Глыбокім.

— Зацверджаньне арышту. Віленскі Акружны Суд зацвердзіў арышту наложаны на № 21 „Беларускай Справы“, а так-жэ на брашуру ў беларускай мове пад назовам: „З усіх бакоў польскай дзяржаўнасці“.

— Што будзе з Паўлюкевічам? Ходзяць чуткі, што Паўлюкевічава апякуна—вайводу Рачкевіча назначаюць у Пазнань. Іншы вайвода пэўне захоча дзяржаць Паўлюкевіча.

— Платы пры даставаньні загранічных пашпарту. Плата за загранічны пашпарт мае быць зьменшана з 500 на 100 залатовак. Пасьведчанье аб беднасці, дзеля дастаньня палёгкавага пашпарту, можа дастасць навет той, хто зарабляе 800 залатовак у месяц.

Гаспадарскі адзьдзел.

Прыватны капитал у БССР.

Пад гэтым назовам нейкі М. П. надрукаваў у № 154 „Сав. Бел.“ стацьню, каторую канчает гэтак:

„Падагулюючы, можна адзначыць, што прыватны капитал дагэтуль яшчэ займае значнае месца ў народнай гаспадарцы Беларусі, але ў той час, як роля яго ў гандлі вельмі значная, у прымысловасці яна зусім пязначная. Разымер прыватнага капіталу расце, але слабей, чым сацыялістычныя элемэнты нашае гаспадаркі (аб апошнім можна сумлівацца—Рэд. „Сл. Нівы“). Але некаторы рост прыватнага капіталу паказуе, што ўчастыце яго ў народнай гаспадарцы ёкана мічна мэтазгодна“.

Адцемім, што гэты прыватны капітал належыць не беларусам. Як капітал чужы, ён быў бы карысны ў промысьле, але на гандлі — пасярэдніцтве.

Беларусы павінны ўмкнуцца, каб зদабыць свой капітал. Няма чаго баяцца „мяшчанства“. Каб не аставацца ад іншых народаў, мы маем жыці тым-же жыцьцём, якім жывуць усе людзі. А пераменіцца ў іншых народаў — пераменіцца і ў нас. Паверце, што радавая ўлада болей лічыцца з „буржуям“ як із пралетарамі, на кажучы ўжо аб сялянах. Каб у Радавай Беларусі было съядомое мяшчанства беларускае, дык зусім начай выглядала-б беларусізацыя.

Цены ў Вільні з 5 жніўня.

Жытко: ад 24 зл. 50 гр. да 25 зл. за 100 кілёт. авес 33—35, броварны ячмень 36—38, на кашу 32—34, жытнія вотрубы 24—26, пшанічныя 24—26, ячменные 20—21.

Мука: пшанічная амэрыканская 95 гр. у гурце і 1 зл. 5 гр. дэталічна за 1 кілёт., краёвая 50 прац. 80—90, 60 прац. 45—48, ржаная 30—35, грачысная 55—60, ячменная 55—60.

Хлеб: пітляваны 50 прац. 50—55 за кілёт. 60 прац. 45—48, ржаны 30—35.

Каша: грачысная 70—80 гр. за кілёт., праціраная 85—90, пэрловая 80—95, пансак 50—60, ячменная 60—70.

Мяса: валовае 1.60—1.80 за кілёт. цяляціна 1.00—1.20, бараніна 1.30—1.70, сывініна 2.40—2.50.

Клустасць: сланіна 1-га сорту 3.80—4.00, 2-га сорту 3.20—3.50, сывініна шматыц 4.50—5.00, сала 4.00—4.50.

Малочныя прадукты: малако 25—30 гр. за літр, съямятава 1.40—1.70, творог 60—80 за кіл., салёнае масла 4.50—5.00, яйсанене 5.00—5.50.

Яйкі: 1.50—1.80 за 1 дзесятак.

Варіца: маладая бульба 10—15 гр. за кіл., цыбуля 1.80—2.00, маладая (пучок) 5—8 гр., агуркі 7—25 гр. за дзесятак, съвежая капуста 25—30 гр. за 1 кіл.

Няды: чэрэшні 1.20—1.30 за кіл., чарніцы 30—35, вішні 1.00—1.20, маліны 2.20—2.40.

Цукер: пясок 1.33—1.36 ў гурце за кіл., 1.38—1.40 у дэталі.

Аб беларускім правапісе.

У гэтай справе „Сав. Бел.“ у № 154 (1749) друкую гутарку із старшыней Інстытуту Беларускай Культуры У. Ігнатоўскім, які між іншымі скажаў:

„Асновы беларускага правапісу даўно ўжо апрацаваны. Справа толькі ў замацаваньні і апрацаваньні некаторых дэталей... Над развязаньнем

фонетычных і ортографічных пытаньнеў працуе цэлы съяця філёлётгай, і ў бліжэйшы час іх праца павінна завяршыцца спэцыяльной акадэмічнай конферэнцыяй наўчоных па правапісу.

Інбелкульт мяркую склікаць гэтую конферэнцыю ў бліжэйшую восень, прычым на конферэнцыю будуть запрошаны выдатнейшыя спэцыялісты — наўчоныя не толькі Беларусі, але Украіны, Польшчы, Чэхаславаччыны ды інш., якія займаюцца пытаньнімі беларусаўства.

Цяпер робіцца прыгатавальная праца ў правапісна-тэрміналёгічнай камісіі Інбелкулту, дзе зъбираюцца адпаведныя матар'ялы і апрацовуюцца тээзісы.

Толькі па сканчэнні працы гэтай камісіі будзе паставлена пытаньне аб тых ці іншых удаеканальненіях правапісу беларускай мовы на практычны грунт“.

Будзем спадзявацца, што гэтак запраўды станецца. Думаем, што гэткая важная рэч, як рэформа правапісу, можа быць зроблена канечна ў паразуменні з беларускімі філёлётгамі Заходніх Беларусі. Важна, каб праграма конферэнцыі разам із тээзісамі была разаслана ў ўчастнікам панерад.

Беларушчына у чужых мовах.

У часопісе „Zeitschrift für slavische Philologie“ Лейпциг 1924. вядомы літоўскі філёлёт K. Буга (цяпер нябошчык) надрукаваў вельмі цікаўную працу „Die litauisch — weissrussischen Beziehungen und ihr Alter“. Бал. 26 — 55. Тутака паказавая позычкі літоўскія з беларускай мовы, пачынаючы з дагістарычнае пары. K. Буга ўстанаўляе і пару асобных перайманьні. Як наўчоны, што падыходзе да беларускай мовы без жадных палітычных тэндэнцій, а вылучна з навуковага гледзішча, K. B. ў гэтай працы прызнае, што беларуская мова беспасярэдне вылучалася з праславянскае і што наўчоны было жаднае мовы прапускае.

E. Карскі («Ізвестия отд. рус. яз. Р. А. Н. XXIX 1924») на ўрымсці, каб наўчоны выступіць проці гэтага нарушэння «рускага адзінства». Ён кажа, што аб «беларусах» нельга гутарыць раней XIII ст., калі ў пяршыню зъяўляюцца беларускія асаблівасці і «калі зъяўляеца самое імя «Беларусы». Але тутака-ж E. Карскі дадае, што «магчыма, ведама, што ў народнай мове некаторыя рысы беларускага языка зъявіліся і раней паказанага часу, але тады гэта было рысы языка Крывічоў, Дрыгівічоў, Радзімічаў і г. д.».

У гэтых словах перад намі ўесь Карскі. Да 13 стагодзідзя не прайяўляюцца ў памятках беларускія асаблівасці, але-ж і памяткі беларускія, ранейшыя за 13 стагодзідзе, на знойдзеныя, дык як-же генныя асаблівасці малі зъявіцца. Гэтак думаючы, можна сказаці, што да XVI стагодзідзя наўчоны было літоўскіе мовы, бо першыя памяткі літоўскія зъяўляюцца толькі ў гэтым стагодзідзю. Што да 13 стагодзідзя было рысы беларускай мовы прызнае і сам Карскі ў толькі што прыведеных словах ягоных, але гэтыя асаблівасці беларускай мовы ўсё-ж тыкі паводле Карскага не беларускія, але пляменна - крывіцкія, дрыгівіцкія і г. д., бо наўчоны было яшчэ імя «Беларусы». З гэткім «довадамі» можна вельмі далёка заехаці. На ўчэху E. Карскому дадам, што прынамся да 2-ое палавіцы XVIII ст. наўчоны было імя «Беларусы» ў тым значэнні, у якім яго цяперака ўжываюць, бо ніколі дагэнуль наш народ сябе не называў беларусамі а мовы свае беларускай. Але з гэгага наўчоны выходзіць, што да 2-ое пал. XVIII ст. наўчоны было нашага народа і — ягонае мовы; быў ён, але зваўся іншымі імёнамі (Крывічы, Ліцвіны). Калі-б гэтыя Карскага «довады» быў запраўды довадам, дык ім E. Карскі зрабіў бы сабе іншую няпрыемнасць, нехакя зъбіў-бы ім дарагую сабе тэорыю аб прарускім народзе, бо ажно ў X ст. зъяўляеца імя «Русь» у Кіеўшчыне, а пашыраеца на ўсім славянскім усходзе не раней XIII стагодзідзя.

Д-р Я. Станкевіч.

НАША ПОШТА.

Гр. Тодару Смолею. Газету Вам высылаем акуратна ад часу высылкі Вамі грошаў. Дамагайцеся на пошце.

Гр. Антону Казаку. Гроши атрымалі, газету акуратна высылаем. Дамагайтесь на пошце. За добрыя пажаданні нашай газэце шчыра дзякуем.

Гр. А. Чайкаву. Просьбу спаўнім.

Гр. Саўку Марку. Газету высылаем. Аб грамах навядзэм спраўку.

Гр. Мінайлу В. Праграму Сял. Саюзу пасылаем.

АБВЕСТКА.

На падставе арт. III § 12 статуту, тая сябры Таварыства, якія, на глядзячы на пісьменнае паведамленне Прэзыдуму, на ўнесці належнае ад іх сяброўскіе складкі, лічачца выбытымі з лічбы сябру ў магут быць ізноў унесены ў сышкі сябру, калі заплацяць належныя даўгі.

Апроч таго, гэты-ж 12 параграф кажа, што „выступленыя, або выкасаваныя з лічбы сябру не звольняе выступаючага або выкасаванага ад павіннасці заплаціць складкі за той месяц, у якім хадзеў выступіць або быў выкасаваны, а так сама ён павінен аддаць усе ранейшыя даўгі“.

Пры гэтых, жадаючы выступіць з Таварыства „абавязаны наказаць або гэтых пісьменна Управе“.

Прэзыдым Т-ва Бел. Школы ў Вільні.

24.VII 1926 г. Вільня, Віленская 12.

АБВЕСТКА.

Гэтым даводзіцца да ведама сябру Таварыства Беларуское Школы, што 8 жніўня 1926 году адбудзеца Надзвычайны Агульны Сход Сябру Таварыства ў 4 гадзіны дня ў памяшчэнні пры Віленской вуліцы № 12 — 6 дзеля рэорганізацыі Таварыства паводле нова-зацверджанага ўладамі Статуту, гэта значыць дзеля выбару Галоўнае Управы і Нагляднае Рады.

Прэзыдым Т-ва Бел. Школы ў Вільні.
28.VII 1926 г. Вільня, Віленская 12.

КООПЕРАТЫЎНА-ГАНДЛЁВЫЯ КУРСЫ.

Беларускі Інстытут Гаспадаркі і Культуры адкрывае кооперацыйна-гандлёвые курсы ў м. Вільні. Курсы маюць на мэце прыгатаваць практычных кіраўнікоў кооператываў, або прыватных крам.

На курсах будуть выкладацца такія прадметы: 1) Аснова экапомікі, 2) Асновы кооперацыі, 3) Навука аб гандлі, 4) Бугалтэрый, 5) Беларуская гандлёвая карэспандэнцыя, 6) Польская гандлёвая карэспандэнцыя, 7) Тавараразнаўства і 8) Арганізацыя кооперацыйва.

Пачатак курсаў 1-га верасьня, канец 30-га лістапада г. г. Аплата за курс 60 зл., прычым 10 прац. усіх слухачоў будзе звольнена ад аплаты, 20 прац. слухачоў будзе звольнена на 50 прац. платы. Часы курсантаў будзе мець бааплатны інтэрнат.

При прыёме на курсы пяршэнства маюць безработныя вучыцялі на з поўнай кваліфікацыі і асобы маючыя 4-х клясовую асвету; пажаданна, каб слухачы паходзілі з большых вёсак, або мястэчак.

Абсолвэнты пасыляюцца акачаньня курсаў атрымліваюць атэстаты і пры ўчастніці Беларускага Інстытуту Гаспадаркі і Культуры займуцца працай на кооперацыйным грунце.

Заявы з паштовымі значкамі на адказ, прымаюцца да 15-га жніўня г. г. у Беларускім Інстытуте Гаспадаркі і Культуры: m. Wilno, Zawalna 7.

НАВАГРАДЗКАЯ